

## Асаблівасці афармлення прымыкання даху з чарапіцы Ондулін да слыхавым вокнаў



Крыніца: remont-krovel.ru

Рэдкая дах не мае слыхавога акна. Яны служаць упрыгожаннем і адначасова выконваюць ўтылітарныя функцыі-асвятляюць і вентылююць паддашкавыя памяшканні, забяспечваюць выхад для абслугоўвання і рамонту даху. Існуе мноства розных тыпаў слыхавых вокнаў, якія адрозніваюцца знешнім выглядам і канструкцыяй, але ўсе яны размешчаны на даху, а значыць ўразлівыя для працёкаў.

Слыхавыя вокны ўразаюцца ў дах і маюць стык з дахам па ўсім перыметры. У залежнасці ад канструкцыі вокнаў у месцах спалучэння з дахам фармуюцца як простыя заломы, так і яндоўкі, якія патрабуюць дбайнай гідраізаляцыі.

Аб тым, як аформіць прымыканне чарапіцы Ондулін да слыхавога акна, мы расправядзем на прыкладзе аднаскільнага акна.

1. Перад пачаткам урэзкі слыхавога акна выконваецца поўная разметка пахілу. Гэта неабходна для таго, каб над слыхавым акном не ўзнікла нестыкоўка гонтаў чарапіцы левай і правай частцы даху. Пасля мантажу слыхавога акна выконваецца разметка на яго даху.
2. У месцах стыкаў пахілу з бакавымі і пярэдняй сценамі слыхавога акна ўсталёўваюцца трохкутныя драўляныя брускі перасекам 50 мм x 50 мм.
3. Незалежна ад ухілу даху вакол слыхавога акна насцілаецца падкладачны дыван з рулоннай гідраізаляцыі. Гарызантальнае перакрыцце яго палос павінна складаць не менш за 10 см. дыван ўкладваецца ўшчыльную да сценак слыхавога акна і павінен накрываць трохкутныя брускі.
4. Выконваецца мантаж гнуткай чарапіцы да верхняй мяжы слыхавога акна. Кладка вырабляецца ў строгай адпаведнасці з гарызантальнай і вертыкальнай разметкай даху. Гонты чарапіцы, прыдатныя да сценак слыхавога акна, павінны цалкам накрываць трохкутныя брускі ў падставе канструкцыі.
5. Вырабляецца кладка гнуткай чарапіцы на даху слыхавога акна. Для палягчэння мантажу на лініі залому гонты чарапіцы варта падцяпляць будаўнічым феном.
6. Завяршаецца мантаж чарапіцы на пакінутай часткі даху.
7. З яндоўкі дывана адпаведнага колеру выразаюцца тры элемента для дадатковай гідраізаляцыі прымыканняў даху да сценак слыхавога акна. Яны мацуюцца з дапамогай клею і ў верхняй частцы дадаткова фіксуюцца металічнымі планкамі. Швы праклейваюцца сіліконавым герметыкам.

Першым элемент мантажуецца ў пярэдняй сценкі вокны. Ён павінен хаваць Пахіл не менш чым на 20 см. вертыкальная частка элемента павінна мець максімальна магчымую шырыню. Краю элемента заводзяцца на бакавыя сценкі не менш чым на 15 см.

Бакавыя элементы ўкладваюцца такім чынам, каб яны хавалі Пахіл не менш чым на 20 см, а сценкі на 30 см.

### Вынік

Правільнае афармленне прылягання даху з Чарапіцы Ондулін да слыхавых вокнаў - ключавы этап, які забяспечвае даўгавечнасць і надзейнасць усёй дахавай сістэмы. Выкарыстанне падкладочнага дывана, драўляных брускаў і спецыялізаваных элементаў гідраізаляцыі дазваляе стварыць трывалы і герметычны стык, які перашкаджае пранікненню вільгаці і адукацыі працёкаў. Дбайнае выкананне тэхналогіі мантажу і акуратная праца з гнуткай чарапіцай гарантуюць эстэтычны і функцыянальны вынік.

Акрамя таго, пісьменнае выкананне гэтых прац змяншае рызыку пашкоджанняў канструкцыі сыхавога акна і дахі ў цэлым, абараняючы хату ад негатыўнага ўздзеяння ападкаў і перападаў тэмпературы. У выніку вы атрымаеце не толькі прыгожае, але і надзейнае дахавае рашэнне, якое праслужыць шматлікія гады, захоўваючы цеплыню і камфорт у хаце.